



СЛОНІМСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

СЛОНИМСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

3 студзеня 2018 г. № 1

г. Слонім, Гродзенская вобласць

г. Слоним, Гродненская область

Аб утварэнні ўчастковых выбарчых камісій па
выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў
Рэспублікі Беларусь дваццаць восьмага склікання

Разгледзеўшы пратаколы пасяджэнняў кіруючых органаў абласных і
раённых структур грамадскіх аб'яднанняў, сходаў працоўных калектываў,
заявы грамадзян аб вылучэнні прадстаўнікоў у склад участковых
выбарчых камісій па выбарах дэпутатаў мясцовых Саветаў дэпутатаў
Рэспублікі Беларусь дваццаць восьмага склікання і на падставе артыкулаў
34 і 35 Выбарчага кодэкса Рэспублікі Беларусь, Слоніmsкі раённы
выканаўчы камітэт РАШЫЎ:

1. Утварыць участковыя выбарчыя камісіі па выбарах дэпутатаў
мясцовых Саветаў дэпутатаў Рэспублікі Беларусь дваццаць восьмага
склікання згодна з дадаткам.

2. Упаўнаважыць прадстаўніка Слоніmsкага раённага выканаўчага
камітэта прадстаўляць інтарэсы Слоніmsкага раённага выканаўчага
камітэта ў судзе ў выпадках абскарджання дадзенага рашэння ў судовым
парадку.

3. Абнародаваць (апублікаваць) дадзенае рашэнне ў газеце
“Слоніmsкі веснік”.

Старшыня

Кіраўнік спраў



А.М.Таргонскі

А.Н.Мачаліна

Дадатак
да рашэння Слонімскага
раённага выканаўчага камітэта
ад 3 студзеня 2018 № 1

СКЛАД

участковых выбарчых камісій па выбарах дэпутатаў
мясцовых Саветаў дэпутатаў Рэспублікі Беларусь
дваццаць восьмага склікання

Участковая выбарчая камісія
Пушкінскага ўчастка для галасавання № 1
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Анішчук Галіна Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Асаевіч Віктар Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
3. Гайко Сяргей Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
4. Долатаў Вадзім Валянцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Ерамейчык Ірына Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Заяц Ігар Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
7. Качарга Ірына Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Маруцік Юрый Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
9. Талерчык Андрэй Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Чарнышоў Рыгор Віктаравіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
11. Швайдзюк Ларыса Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – спартыўны комплекс па вуліцы Пушкіна, 57, тэлефон 6 63 32.

Участковая выбарчая камісія
Школьнага ўчастка для галасавання № 2
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Гаўрылава Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Данілевіч Юрый Міхайлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Ерамейчык Вадзім Вячаслававіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;
4. Жолудзь Валянціна Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Злотнікава Наталля Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
6. Ільін Сяргей Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
7. Мазец Наталля Ігнацьеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
8. Пайкіна Галіна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
9. Рукан Аляксандр Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Стрык Ала Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
11. Хомчык Кацярына Юр'еўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
12. Шундрык Жанна Юр'еўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Гімназія № 1 г.Слоніма” па вуліцы Сінічкіна, 36, тэлефон 6 32 36.

Участковая выбарчая камісія
Камсамольскага ўчастка для галасавання № 3
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Амяльковіч Галіна Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
2. Барысік Людміла Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Валько Святлана Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
4. Кропатава Наталля Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Лапацей Людміла Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”;
6. Лекшына Алена Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Новік Наталля Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
8. Пракопiч Вячаслаў Пятровіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Сіняк Ганна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
10. Скамарох Аляксандра Ігараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
11. Таісава Тамара Яўгеньеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
12. Якаўлеў Дзмітрый Анатольевіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 2 г.Слоніма” па вуліцы Камсамольская, 34, тэлефон 6 51 87.

Участковая выбарчая камісія

Чыгуначнага ўчастка для галасавання № 4
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Бяроза Дзіяна Віктараўна, вылучана працоўным калектывам аддзела збыту і бухгалтэрыі філіяла “Слоніскі вінна-водачны завод” адкрытага акцыянернага таварыства “Дзятлаўскі лікёра-водачны завод “Алгонь”;

2. Ганчароў Валерый Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам аддзела збыту і бухгалтэрыі філіяла “Слоні́мскі хлебазавод” адкрытага акцыянернага таварыства “Гроднахлебпрам”;
3. Камажыцкі Юрый Генадзьевіч, вылучаны Слоні́мскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
4. Кароцька Алена Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Качарга Святлана Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Мелкумян Дзяніс Сяргеевіч, вылучаны Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
7. Нагула Таццяна Вікенцьеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
8. Несцяровіч Святлана Уладзіміраўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
9. Трафімовіч Дзмі́трый Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Ціхановіч Павел Анато́льевіч, вылучаны працоўным калектывам участка рамонтнай майстэрні камунальнага ўнітарнага прадпрыемства “Слоні́мскае прадпрыемства меліярацыйных сістэм”;
11. Штаймнец Алена Іванаўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – адміністрацыйны будынак адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі аграсэрвіс” па вуліцы Будаўнікоў, 8, тэлефон 6 26 19.

Участковая выбарчая камісія
Ленінскага ўчастка для галасавання № 5
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Воранава Ірына Мікалаеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
2. Залятаева Вольга Мікалаеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;

3. Казакевіч Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Кобазава Таццяна Леанідаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
5. Рабілка Таццяна Канстанцінаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Рахунок Аляксей Валер’евіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
7. Роўгач Юрый Георгіевіч, вылучаны працоўным калектывам адкрытага акцыянернага таварыства “Слоніскі водаканал”;
8. Трацяк Аляксандр Уладзіміравіч, вылучаны працоўным калектывам участка па апрацоўцы і сартаванню пошты Слонімскага раённага вузла паштовай сувязі Гродзенскага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай сувязі “Белпошта”;
9. Чарняўская Алена Міхайлаўна, вылучана працоўным калектывам аддзялення паштовай сувязі Слонім – 9 Слонімскага раённага вузла паштовай сувязі Гродзенскага філіяла рэспубліканскага ўнітарнага прадпрыемства паштовай сувязі “Белпошта”;
10. Шалесная Кацярына Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
11. Шастак Наталля Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
12. Шумейка Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – актавая зала дзяржаўнай установы адукацыі “Слоніскі раённы цэнтр творчасці дзяцей і моладзі” па вуліцы Першамайская, 10, тэлефон 5 07 89.

Участковая выбарчая камісія
Чырвонаармейскага ўчастка для галасавання № 6
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Жарыкава Ірына Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;

2. Жэлезнякова Валянціна Паўлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
3. Іванова Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Іванюшын Уладзімір Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Карповіч Зоя Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Лакцюшына Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
7. Лісай Валерый Валер'евіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
8. Навасад Алена Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
9. Рэмез Ігар Іванавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;
10. Сакалоўская Людміла Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
11. Федасеева Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
12. Яраш Тамара Дзмітрыеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 5 г.Слоніма” па вуліцы Чырвонаармейская, 46, тэлефон 6 60 63.

Участковая выбарчая камісія
Чарняхоўскага ўчастка для галасавання № 7
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Дзятчык Наталля Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Казакевіч Таццяна Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”;
3. Каленка Таццяна Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;

4. Новаш Вольга Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
5. Пучко Вольга Сцяпанаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
6. Пяцько Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
7. Рампала Таццяна Аркадзьеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Свідуновіч Дзмітрый Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Тумас Уладзімір Пятровіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Фядуцік Максім Леанідавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
11. Ярашэвіч Людміла Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – памяшканне жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 3 Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі па вуліцы Чырвонаармейская, 83а, тэлефон 4 28 62.

Участковая выбарчая камісія
Шасэйнага ўчастка для галасавання № 8
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Ашмян Віктар Вацлававіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Барысік Галіна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
3. Глебка Жанна Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Ігнацік Ніна Паўлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
5. Казека Ала Георгіеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Нічыпарук Наталля Адамаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Петушкоў Аляксандр Анатольевіч, вылучаны Гродзенскай

- абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
8. Плаўская Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
 9. Сушко Алена Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
 10. Шэлемава Ганна Яўгеньеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
 11. Якіменка Алена Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
 12. Якіменка Ксенія Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 10 г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкая, 59, тэлефон 2 20 87.

Участковая выбарчая камісія
 Новага ўчастка для галасавання № 9
 у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Амшэй Таццяна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Быт Вольга Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
3. Вішэўская Тамара Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
4. Клябанавы Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”;
5. Кучура Барыс Васільевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
6. Паўлючэнка Жанна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Плахіна Раіса Фёдараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Свідуновіч Наталля Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;

9. Сіміненка Сяргей Валер'евіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Смаглей Тамара Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
11. Фідрык Наталля Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
12. Шуневіч Наталля Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 3 г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкая, 59/1, тэлефон 2 28 17.

Участковая выбарчая камісія
Незалежнага ўчастка для галасавання № 10
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Васілеўская Ірына Тадэвушаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
2. Дзямід Аляксандр Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Дзямідзік Сяргей Іосіфавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
4. Капелька Іна Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Лысуха Сяргей Вітальевіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
6. Мандрык Юрый Леанідавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Нагорная Сняжана Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Петрачэнка Ала Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
9. Старчанка Алег Аляксеевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
10. Шухно Святлана Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;

11. Юнго Таццяна Вячаславаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
12. Ягаўдзік Ірына Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
13. Якімовіч Марына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 8 г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкая, 101/1, тэлефон 2 25 85.

Участковая выбарчая камісія
Сонечнага ўчастка для галасавання № 11
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Барысевіч Алена Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
2. Бачарова Людміла Антонаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
3. Драблага Рыта Валер'еўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Ляшэвіч Сяргей Міхайлавіч, вылучаны працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 8 г.Слоніма”;
5. Міхальчэня Іван Часлававіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
6. Міхальчэня Наталля Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Нікалаева Таццяна Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
8. Пазняк Валерый Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
9. Сіняк Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
10. Сташэнін Таісія Паўлаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
11. Чарнуха Ірына Аркадзьеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

грамадзян;

12. Шарапаў Мікалай Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 8 г.Слоніма” па вуліцы Брэсцкая, 101/1, тэлефон 2 26 35.

Участковая выбарчая камісія
Косаўскага ўчастка для галасавання № 12
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Баршчэўская Вікторыя Аляксандраўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
2. Васілеўская Ірына Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
3. Закудоўская Таццяна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
4. Іванюшын Дзмітрый Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Комар Марыя Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
6. Лявончык Юлія Алегаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Раманюк Ала Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
8. Рубец Людміла Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
9. Рудак Таццяна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
10. Уласік Наталля Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
11. Федаровіч Дзмітрый Канстанцінавіч, вылучаны працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 9 г.Слоніма”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 9 г.Слоніма” па вуліцы Косаўскі Тракт, 76, тэлефон 2 51 65.

Участковая выбарчая камісія
Тапалёвага ўчастка для галасавання № 13
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Канановіч Святлана Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
2. Крэчык Наталля Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”;
3. Ліс Алег Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
4. Логач Наталля Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
5. Машчанка Аляксандр Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
6. Назаранка Іна Дзянісаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
7. Несцяровіч Іна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Пігульская Людміла Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Усс Галіна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Царук Святлана Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
11. Чарняўская Наталля Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Слонімскі раённы цэнтр дзіцяча-юнацкага турызму” па вуліцы Шасэйная, 43, тэлефон 5 06 95.

Участковая выбарчая камісія
Фабрычнага ўчастка для галасавання № 14
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Беркус Аксана Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
2. Бойка Мікалай Сяргеевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Болван Віктар Уладзіміравіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
4. Варвашэвіч Віктар Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Дрэкагоцка Святлана Яўгеньеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Ільінская Наталля Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Крывашэева Галіна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Лішык Алена Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
9. Навіцкая Святлана Віктараўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
10. Плаўская Раіса Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
11. Салевіч Валянціна Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
12. Яфімовіч Пётр Пятровіч, вылучаны працоўным калектывам участка бягучага і капітальнага рамонтна-эксплуатацыйнага ўчастка № 2 жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – інтэрнат Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі па вуліцы Брэсцкая, 69/4, тэлефон 2 59 55.

Участковая выбарчая камісія
Заводскага ўчастка для галасавання № 15
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Бабяк Аляксандр Іванавіч, вылучаны працоўным калектывам дарожна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі;
2. Багданчук Андрэй Уладзіміравіч, вылучаны працоўным калектывам участка ахоўна-пажарнай сігналацыі і пуска-наладачных работ жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі;
3. Галянеўская Аксана Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Іванова Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
5. Кавальчук Уладзімір Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Нікалаюк Анжэла Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання "Беларускі саюз жанчын";
7. Нікулін Алег Рыгоравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання "Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі";
8. Пашкевіч Людміла Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання "Белая Русь";
9. Світа Сяргей Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам жыллёва-эксплуатацыйнага ўчастка № 2 жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі;
10. Фёдарова Таццяна Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
11. Шундрык Марына Леанідаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
12. Яўменава Алена Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – адміністрацыйны будынак жыллёвага рамонтна-эксплуатацыйнага прадпрыемства Слонімскага гарадскога ўнітарнага прадпрыемства жыллёва-камунальнай гаспадаркі па вуліцы Яршова, 52, тэлефон 2 48 66.

Участковая выбарчая камісія
Кастрычніцкага ўчастка для галасавання № 16
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Арэхоўскі Аляксандр Віктаравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”;
2. Герасімчык Вольга Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
3. Ёрш Ірына Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
4. Жылінская Наталля Іванаўна, вылучана працоўным калектывам апарату ўпраўлення ўнітарнага рэспубліканскага вытворчага прадпрыемства “Слонінская фабрыка мастацкіх вырабаў”;
5. Іванашка Таццяна Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
6. Козыраў Аляксандр Генадзьевіч, вылучаны працоўным калектывам службы галоўнага механіка і падрыхтоўча-раскройнага ўчастка ўнітарнага рэспубліканскага вытворчага прадпрыемства “Слонінская фабрыка мастацкіх вырабаў”;
7. Ламака Таццяна Рыгораўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лёгкай прамысловасці;
8. Панамарэнка Таццяна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
9. Рудак Уладзімір Міхайлавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
10. Співак Наталля Аляксандраўна, вылучана працоўным калектывам брыгады № 3 швейнага цэха ўнітарнага рэспубліканскага вытворчага прадпрыемства “Слонінская фабрыка мастацкіх вырабаў”;
11. Толкач Святлана Яўгеньеўна, вылучана працоўным калектывам брыгады № 1 швейнага цэха ўнітарнага рэспубліканскага

вытворчага прадпрыемства “Слоні́мская фабрыка мастацкіх вырабаў”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – актавая зала ўнітарнага рэспубліканскага вытворчага прадпрыемства “Слоні́мская фабрыка мастацкіх вырабаў” па вуліцы Брэсцкая, 40, тэлефон 6 59 16.

Участковая выбарчая камісія
Чкалаўскага ўчастка для галасавання № 17
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Асташонак Ірына Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Белуш Алег Аркадзьевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Зянько Ірына Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Лаўрыновіч Наталля Пятроўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;
5. Навіцкая Алеся Валер’еўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
6. Рэкун Васілій Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Скок Сяргей Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Томчык Іна Вячаславаўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
9. Фільчакова Вольга Паўлаўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
10. Ціханчук Ларыса Іванаўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
11. Яфімік Наталля Віктараўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – клуб даччынага прадпрыемства “Слоні́мскі матарарамонтны завод” Гродзенскага абласнога прадпрыемства “Аблсельгастэхніка” па вуліцы Чкалава, 37, тэлефон 6 65 91.

Участковая выбарчая камісія
Савецкага ўчастка для галасавання № 18
у колькасці 12 чалавек у наступным складзе:

1. Анішчык Наталля Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Барысевіч Іна Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
3. Бузук Вольга Іосіфаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Ганчарук Любоў Вячаславаўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
5. Гародка Вольга Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Лагуцік Тэрэса Генрыхаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
7. Мандрык Іна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
8. Пльшэўская Ларыса Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Утлік Людміла Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
10. Шундрык Людміла Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
11. Юшкевіч Ганна Сяргееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
12. Ясінская Ала Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 4 імя П.І.Батава г.Слоніма” па вуліцы Савецкая, 62, тэлефон 6 23 95.

Участковая выбарчая камісія
Слонімскага ўчастка для галасавання № 19
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Агрымовіч Максім Аляксандравіч, вылучаны працоўным калектывам цеплаэлектрацэнтралі адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі кардонна-папяровы завод “Альбярці́н”;
2. Бандаровіч Вячаслаў Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам транспартнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі кардонна-папяровы завод “Альбярці́н”;
3. Баравік Алена Аляксандраўна, вылучана працоўным калектывам метралагічнай службы адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі кардонна-папяровы завод “Альбярці́н”;
4. Гусакова Ірына Міхайлаўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
5. Дубай Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
6. Каско Лізавета Андрэеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
7. Мялешка Генадзій Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам цэха вытворчасці кардону адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі кардонна-папяровы завод “Альбярці́н”;
8. Скамарох Юлія Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;
9. Сяргейчык Валянцін Аляксеевіч, вылучаны працоўным калектывам таварыства з абмежаванай адказнасцю “Сэрвіс”;
10. Турук Анатолій Георгіевіч, вылучаны працоўным калектывам электрарамонтнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі кардонна-папяровы завод “Альбярці́н”;
11. Шкірман Сяргей Фёдаравіч, вылучаны працоўным калектывам рамонтна-механічнага цэха адкрытага акцыянернага таварыства “Слоні́мскі кардонна-папяровы завод “Альбярці́н”;
12. Юрчак Таццяна Іосіфаўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
13. Яфімік Святлана Барысаўна, вылучана працоўным калектывам выкладчыцкага і вучэбна-дапаможнага персаналу ўстановы адукацыі “Слоні́мскі дзяржаўны медыцынскі каледж”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – вучэбны корпус № 2 установы адукацыі “Слоні́мскі дзяржаўны медыцынскі каледж” па вуліцы Войкава, 20, тэлефон 3 27 58.

Участковая выбарчая камісія
Маладзёжнага ўчастка для галасавання № 20

у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Антонік Алена Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Балкунец Сяргей Анатольевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Банцэвіч Сяргей Віктаравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
4. Грабун Ларыса Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
5. Епіфанаў Ілья Ігаравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Зіневіч Анжэліка Вячаславаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
7. Маркач Ганна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Пабылоўскі Аляксандр Аляксандравіч, вылучаны працоўным калектывам метралагічнай службы адкрытага акцыянернага таварыства “Слоніmsкі кардонна-папяровы завод “Альбярцін”;
9. Раманава Таццяна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
10. Рыбак Святлана Раманаўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
11. Скамарох Святлана Якаўлеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
12. Сяркевіч Надзея Андрэеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
13. Цярэшка Людміла Аляксееўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 7 г.Слоніма” па вуліцы Зоркавая, 14, тэлефон 2 26 23.

Участковая выбарчая камісія
Ціміразеўскага ўчастка для галасавання № 21
у колькасці 8 чалавек у наступным складзе:

1. Герасімчык Зоя Васільеўна, вылучана працоўным калектывам арганізацыйна-метадычнага аддзела ўстановы аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца”;
2. Калі́нічаў Аляксандр Сярге́евіч, вылучаны працоўным калектывам рэ́нтгенаўскага ка́бінета ўстано́вы аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца”;
3. Ключу́к Юры́й Івана́віч, вылучаны працоўным калектывам раё́ннай па́ліклі́нікі ўстано́вы аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца”;
4. Мазу́р Ната́лля Ула́дзі́міраўна, вылучана працоўным калектывам прыёмнага аддзялення №1 устано́вы аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца”;
5. Мі́ско Ула́дзі́мір Андрэ́евіч, вылучаны Слоні́мскай раё́ннай арганіза́цыяй рэспублі́канскага грама́дскага аб’ядна́ння “Бела́я Русь”;
6. Ры́званові́ч Ната́лля Іванаўна, вылучана працоўным калектывам дзіця́чай па́ліклі́нікі ўстано́вы аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца”;
7. Сі́ніца Іры́на Расці́славаўна, вылучана Гродзенскай абласно́й арганіза́цыяй Белару́скага прафесія́нальнага саю́за работні́каў аховы здароўя;
8. Хомчы́к Алена́ Мі́калаеўна, вылучана працоўным калектывам тэрапеўты́чнага аддзя́лення № 1 устано́вы аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – устано́ва аховы здароўя “Слоні́мская цэ́нтральная раё́нная ба́льні́ца” па вуліцы Войкава, 51а, тэлефон 3 24 13.

Участковая выбарчая камісія
Падлеснага ўчастка для галасавання № 22
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Балтру́шка Га́нна Канста́нцінаўна, вылучана Слоні́мскай раё́ннай арганіза́цыяй грама́дскага аб’ядна́ння “Белару́скі саю́з жанчы́н”;
2. Герасімчы́к Во́льга Мі́калаеўна, вылучана працоўным калектывам упраўлення да́ччынага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства “Слоні́мскі завод жалезабетонных канстру́кцый”;
3. Гу́к Аляксандр Іосі́фавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грама́дзян;
4. Дани́лаў Сярге́й Канста́нціна́віч, вылучаны Слоні́мскай раё́ннай арганіза́цыяй Белару́скага прафесія́нальнага саю́за работні́каў

- аграпрамысловага комплексу;
5. Данільчык Галіна Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
 6. Мялешка Алена Васільеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
 7. Мялешка Ігар Паўлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
 8. Палуносік Ларыса Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
 9. Раманава Ала Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
 10. Супрун Сяргей Юр'евіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
 11. Трафімчык Кацярына Георгіеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
 12. Ярмаловіч Жанна Валянцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
 13. Ярмаловіч Ірына Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – адміністрацыйны будынак даччынага будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства “Слонінская МПМК-164” па вуліцы Горкага, 1, тэлефон 6 59 80.

Участковая выбарчая камісія
Паўднёвага ўчастка для галасавання № 23
у колькасці 10 чалавек у наступным складзе:

1. Бадзей Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Бычко Сяргей Казіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Ільіна Алена Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Казакоў Арцём Сяргеевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;

5. Карпенка Ларыса Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Крот Сяргей Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Лішык Вераніка Чаславаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
8. Нядзельчык Аляксей Паўлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Польшкіна Святлана Сяргееўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Рашчынскі Мікалай Анатольевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – клуб вайскавай часці 33933, тэлефон 4 11 38.

Участковая выбарчая камісія
Камвольнага ўчастка для галасавання № 24
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Арцюх Васілій Сяргеевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
2. Бута Ядзвіга Францішкаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
3. Весялуха Сяргей Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
4. Грыгорчык Аляксандр Валер'евіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
5. Грынько Генадзій Іосіфавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
6. Грэцкая Ірына Іванаўна, вылучана працоўным калектывам ведамаснай вартавой аховы адкрытага акцыянернага таварыства “Слонінская камвольна-прадзільная фабрыка”;
7. Дамастой Тамара Яўгеньеўна, вылучана працоўным калектывам упраўлення адкрытага акцыянернага таварыства “Слонінская камвольна-прадзільная фабрыка”;
8. Кіслая Ганна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў

- культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
9. Лішык Ганна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
 10. Мазур Аляксандр Анатольевіч, вылучаны працоўным калектывам галоўных спецыялістаў даччынага прадпрыемства “Слоні́мскі маторарамонтны завод” Гродзенскага ўнітарнага прадпрыемства “Аблсельгастэхніка”;
 11. Машыцкая Сняжана Аляксандраўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
 12. Саўчук Людміла Анатольеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
 13. Сямёнава Наталля Сяргееўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лёгкай прамысловасці.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – актавая зала даччынага прадпрыемства “Слоні́мскі маторарамонтны завод” Гродзенскага ўнітарнага прадпрыемства “Аблсельгастэхніка” па вуліцы Брэсцкая, 48, тэлефон 5 99 10.

Участковая выбарчая камісія
Будаўнічага ўчастка для галасавання № 25
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Балкунец Тамара Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Даўляшэвіч Таццяна Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Комар Ала Дзмітрыеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
4. Ленцкевіч Таццяна Дзмітрыеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
5. Мялешка Іван Іванавіч, вылучаны Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
6. Пазняк Васілій Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Пржэвальская Наталля Альбертаўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
8. Сакалоўская Ала Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы

- грамадзян;
9. Сафонава Ала Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”;
 10. Харытончык Мікалай Паўлавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
 11. Цвяткова Інга Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
 12. Шапель Анатолій Канстанцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
 13. Якубовіч Павел Аляксандравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – клуб даччынага будаўнічага ўнітарнага прадпрыемства “Слонінская МПМК-163” па вуліцы Прырэчная, 61, тэлефон 2 13 83.

Участковая выбарчая камісія
Прырэчнага ўчастка для галасавання № 26
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Аскірка Людміла Людвігаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
2. Аўсейчык Міхаіл Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Грабун Ніна Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Жыліч Галіна Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
5. Ільчэнка Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Лепка Алена Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Мазоль Жанна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Раманчук Яўгеній Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
9. Семянюк Таццяна Міхайлаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Хамайка Наталля Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў

- культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
11. Чыгрын Кацярына Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
 12. Шашкіна Дар’я Сяргееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
 13. Шэўчык Юрый Аляксандравіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – чытальная зала філіяла “Гарадская бібліятэка № 3” дзяржаўнай установы культуры “Слонінская раённая бібліятэка імя Я.Коласа” па вуліцы Чырвонаармейская, 295, тэлефон 2 15 77.

Участковая выбарчая камісія
Заазёрнага ўчастка для галасавання № 27
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Альбяртовіч Таццяна Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
2. Апановіч Наталля Аляксееўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
3. Блізнюк Аляксандр Дзмітрыевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
4. Ерашэнкава Лізавета Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
5. Іголка Марына Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
6. Коваль Святлана Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
7. Міхеева Святлана Уладзіславаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Рап’явец Васілій Георгіевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;

9. Рубец Аляксей Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Цупрык Аксана Віктараўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
11. Ярмола Антаніна Анатоляеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Сярэдняя школа № 9 г. Слоніма” па вуліцы Косаўскі Тракт, 76, тэлефон 2 26 56.

Участковая выбарчая камісія
Сялявіцкага ўчастка для галасавання № 28
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Грыцэвіч Наталля Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
2. Жукоўская Таццяна Міхайлаўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Сялявіцкі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”;
3. Каранец Ірына Казіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
4. Кібінь Ларыса Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
5. Лісік Наталля Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
6. Мароз Ірына Рыгораўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
7. Скурат Віктар Андрэевіч, вылучаны працоўным калектывам рамонтна-механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Імя Дзяржынскага”;
8. Сяркевіч Ігар Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Цупрык Людміла Максімаўна, вылучана працоўным калектывам малочнатаварнай фермы “Рудаўка” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Імя Дзяржынскага”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Сялявіцкі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”, тэлефон 95 2 48.

Участковая выбарчая камісія
Вялікашылавіцкага ўчастка для галасавання № 29
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Гурская Алеся Антонаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Зімніцкая Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Кавалеўская Ганна Аляксееўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Карпейчык Таццяна Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Леановіч Алег Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
6. Маркач Зоя Уладзіміраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Міхно Віталій Анатольевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Прэдка Надзея Антонаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Рачко Ірына Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
10. Савелькін Валерый Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
11. Салейка Юрый Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Вялікашылавіцкі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”, тэлефон 75 2 55.

Участковая выбарчая камісія
Васілевіцкага ўчастка для галасавання № 30
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Антановіч Раман Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
2. Байдэнка Ірына Аляксееўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай ўстановы адукацыі “Парэцкая базавая школа Слонімскага раёна”;
3. Барысік Васілій Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
4. Бузук Таццяна Георгіеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
5. Герасімчык Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Кавальчук Вольга Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
7. Каешка Алена Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
8. Кучынскі Іван Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Лупач Раіса Герасімаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
10. Маркач Ларыса Раманаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
11. Мікульская Галіна Якаўлеўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Васілевіцкі яслі-сад Слонімскага раёна”;
12. Слюсаравы Наталля Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
13. Фядосік Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Парэцкая базавая школа Слонімскага раёна”, тэлефон 99 2 18.

Участковая выбарчая камісія
Хадзявіцкага ўчастка для галасавання № 31
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Давыдзенка Анжэла Уладзіміраўна, вылучана працоўным калектывам малочнатаварнага комплексу “Хадзьявічы” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Васілевічы”;
2. Кашавая Святлана Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
3. Матруніч Наталля Васільеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
4. Надудзік Таццяна Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
5. Нічыпарчык Ірына Кандрацьеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Рагозік Мікалай Васільевіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;
7. Сасноўская Кацярына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
8. Сасноўскі Уладзімір Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру” і шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Хаменка Наталля Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – Хадзьявіцкі фельчарска-акушэрскі пункт установы аховы здароўя “Слонінская цэнтральная раённая бальніца”, тэлефон 99 2 01.

Участковая выбарчая камісія
Дзеравянчыцкага ўчастка для галасавання № 32
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Аначка Таісія Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
2. Бязносік Наталля Дзмітрыеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
3. Казялецкая Галіна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;

4. Назаранка Вольга Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
5. Ружыцкі Іван Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
6. Русецкая Людміла Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
7. Свістуноў Юрый Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
8. Сідарэвіч Вольга Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Чуйкевіч Міхаіл Рамуальдавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Дзеравянчыцкі цэнтр культуры” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 6 48 36.

Участковая выбарчая камісія
Сурынскага ўчастка для галасавання № 33
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Аляксейчык Сяргей Пятровіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
2. Амшэй Наталля Ільнічна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
3. Дудчык Людміла Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
4. Мельнікава Наталля Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Разжалавец Алена Уладзіміраўна, вылучана працоўным калектывам механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Імя Суворова”;
6. Сегеневіч Лідзія Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Турляй Вера Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай

- арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
8. Швайдзюк Ганна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
 9. Янушэвіч Мікалай Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Сурынскі цэнтр вольнага часу” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 79 3 89.

Участковая выбарчая камісія
Навасёлкаўскага ўчастка для галасавання № 34
у колькасці 13 чалавек у наступным складзе:

1. Ерамейчык Аляксандр Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
2. Кухта Марына Рыгораўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Кучынская Ірына Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
4. Кучынскі Сяргей Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
5. Лагуцік Наталля Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
6. Лішык Таццяна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
7. Смолік Вольга Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
8. Талмачавец Таццяна Мікалаеўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс “Навасёлкаўскі яслі-сад-базавая базавая школа Слонімскага раёна”;
9. Федаровіч Лілія Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
10. Хілімончык Таццяна Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;

11. Шалесны Андрэй Іванавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
12. Яраш Валерый Паўлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
13. Ярашэвіч Наталля Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Навасёлкаўскі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна”, тэлефон 71 2 22.

Участковая выбарчая камісія
Дзераўноўскага ўчастка для галасавання № 35
у колькасці 15 чалавек у наступным складзе:

1. Брайчук Святлана Вячаславаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Бушчык Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу і шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Бушчык Дзмітрый Канстанцінавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Гаўрылік Тамара Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
5. Гульнік Валерый Валянцінавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
6. Загарулька Іна Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
7. Злотнікава Ала Аркадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь” і шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Каранец Аляксандр Іванавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;
9. Карнюшка Уладзімір Міхайлавіч, вылучаны працоўным калектывам механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дзераўноўскі”;
10. Мялешка Марыя Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;

11. Ракуць Ніна Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
12. Сокал Ала Валянцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
13. Трус Алена Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру” і шляхам падачы заявы грамадзян;
14. Яфімік Марыя Васільеўна, вылучана працоўным калектывам малочнатаварнага комплексу “Дзераўная” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дзераўноўскі”;
15. Яфімік Ніна Аляксееўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай ўстановы адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Дзераўноўскі яслі-сад-сярэдняя школа Слонімскага раёна”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Дзераўноўскі яслі-сад-сярэдняя школа Слонімскага раёна”, тэлефон 73 2 23.

Участковая выбарчая камісія
Пятралевіцкага ўчастка для галасавання № 36
у колькасці 7 чалавек у наступным складзе:

1. Засімовіч Людміла Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Ляцецкая Людміла Іванаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Ляцецкая Сняжана Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Пракопчык Таццяна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі фонд міру”;
5. Пракопчык Юрый Міхайлавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
6. Сакалоўская Наталля Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі і Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
7. Талерчык Валянціна Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – памяшканне былога філіяла “Пятралевіцкі сельскі клуб” дзяржаўнай установы культуры “Слоні́мскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 6 11 84.

Участковая выбарчая камісія
Жыровіцкага ўчастка для галасавання № 37
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Арцёмаў Андрэй Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Жыліч Алег Васільевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Крэчык Наталля Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Пякарская Наталля Анатольеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
5. Роля Васілій Васільевіч, вылучаны Слоні́мскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
6. Савонь Аляксандр Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Сакалоўская Валянціна Пятроўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
8. Севожка Аляксандр Юр’евіч, вылучаны Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі”;
9. Сяледчык Юлія Мікалаеўна, вылучана Слоні́мскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі фонд міру”;
10. Хвайнацкі Сямён Сяргеевіч, вылучаны Слоні́мскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
11. Шухно Андрэй Аляксандравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – Дом культуры ўстановы адукацыі “Жыровіцкі дзяржаўны аграрна-тэхнічны каледж”, тэлефон 96 3 61.

Участковая выбарчая камісія
Залескага ўчастка для галасавання № 38
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Кавалеўская Таццяна Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Лазута Наталля Чаславаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
3. Равінская Вольга Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
4. Равінскі Сяргей Пятровіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
5. Рагозік Вольга Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
6. Снітко Валянцін Дзмітрыевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Снітко Наталля Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
8. Сяледчык Віктар Іванавіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
9. Сяледчык Мікалай Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
10. Сяледчык Наталля Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
11. Цішкевіч Валянціна Арцёмаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Жыровіцкі цэнтр культуры” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 96 2 43.

Участковая выбарчая камісія
Кастровіцкага ўчастка для галасавання № 39
у колькасці 7 чалавек у наступным складзе:

1. Генюш Лілія Анатольеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Грыб Ірына Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў

- дзяржаўных і іншых устаноў;
3. Качаноўская Святлана Канстанцінаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
 4. Кобрынец Васілій Іосіфавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
 5. Мазец Станіслаў Мечыслававіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў;
 6. Праўдзік Валерый Уладзіміравіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
 7. Супрун Ірына Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Кастровіцкі цэнтр вольнага часу” дзяржаўнай установы культуры “Слоніmsкі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 98 3 20.

Участковая выбарчая камісія
Сянькоўшчынскага ўчастка для галасавання № 40
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Бабіла Сяргей Леанідавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
2. Брухавецкая Святлана Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
3. Гулевіч Мікалай Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам механічных майстэрняў адкрытага акцыянернага таварыства “Сянькоўшчына”;
4. Дрончанка Вольга Васільеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
5. Кадаўб Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
6. Міскевіч Таццяна Генадзьеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
7. Назаранка Наталля Уладзіміраўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў лесу;

8. Палтаржыцкі Сяргей Уладзіміравіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
9. Сарвета Іван Лявонавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – адміністрацыйны будынак Сянькоўшчынскага сельскага выканаўчага камітэта, тэлефон 98 3 20.

Участковая выбарчая камісія
Востраўскага ўчастка для галасавання № 41
у колькасці 7 чалавек у наступным складзе:

1. Варона Жанна Сямёнаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
2. Ігнатовіч Кацярына Данілаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
3. Лаўрутыч Валянціна Лявонаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму і шляхам падачы заявы грамадзян;
4. Лявонік Софія Афанасьеўна, вылучана працоўным калектывам работнікаў механічных майстэрняў аддзялення “Вострава” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Міжэвічы”;
5. Фіскавец Любоў Антонаўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
6. Яўхута Валянціна Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
7. Яўхута Ірына Мар’янаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіяла “Востраўскі сельскі клуб” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 94 1 23.

Участковая выбарчая камісія

Міжэвіцкага ўчастка для галасавання № 42
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Галілеева Ала Васільеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Каўко Святлана Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
3. Клімовіч Валянціна Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
4. Крывіцкая Раіса Яўгеньеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
5. Лысуха Алег Васільевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
6. Мазоль Галіна Францаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын” і шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Мышко Сяргей Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам рамонтна-механічных майстэрняў аддзялення “Міжэвічы” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Міжэвічы”;
8. Няцецкі Юрый Дзіслававіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
9. Савік Ганна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Міжэвіцкі цэнтр культуры” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 92 2 74.

Участковая выбарчая камісія
Новадзвяткавіцкага ўчастка для галасавання № 43
у колькасці 11 чалавек у наступным складзе:

1. Баравік Алена Сяргеёўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
2. Блізнюк Вольга Данілаўна, вылучана працоўным калектывам

- дзяржаўнай установы адукацыі “Новадзвяткавіцкая сярэдняя школа Слонімскага раёна”;
3. Дзяхцевіч Сяргей Сяргеевіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
 4. Жук Сяргей Міхайлавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
 5. Нагар Валянціна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
 6. Прыгунова Алена Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
 7. Раўтавец Зоя Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
 8. Сяркоў Яўгеній Вячаслававіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
 9. Харута Жанна Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
 10. Хрэшчык Ганна Паўлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
 11. Якубчык Ніна Паўлаўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Новадзвяткавіцкая сярэдняя школа Слонімскага раёна”, тэлефон 2 03 63.

Участковая выбарчая камісія
Партызанаўскага ўчастка для галасавання № 44
у колькасці 7 чалавек у наступным складзе:

1. Акулевіч Вацлаў Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
2. Бабаш Лілія Мікалаеўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
3. Віннік Таццяна Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
4. Галавач Міхаіл Рыгоравіч, вылучаны Слонімскай раённай

- арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”;
5. Канановіч Ала Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
 6. Мікалайчык Ніна Луцыянаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
 7. Хмарная Людміла Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Вучэбна-педагагічны комплекс Партызанаўскі яслі-сад-базавая школа Слонімскага раёна” , тэлефон 78 3 32.

Участковая выбарчая камісія
Сасноўскага ўчастка для галасавання № 45
у колькасці 5 чалавек у наступным складзе:

1. Гардзеяка Святлана Генрыхіна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
2. Карповіч Наталля Фёдараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
3. Раманоўскі Іван Міхайлавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
4. Шурко Алена Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
5. Шурко Валерый Фёдаравіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў мясцовай прамысловасці і камунальна-бытавых прадпрыемстваў.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Сасноўскі цэнтр вольнага часу” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 76 6 67.

Участковая выбарчая камісія
Касцянеўскага ўчастка для галасавання № 46

у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Грэцкі Юрый Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам паляводчай брыгады камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;
2. Гурбо Людміла Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын”;
3. Кашает Ніна Юр’еўна, вылучана працоўным калектывам малочнатаварнага комплексу “Касцяні” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;
4. Крамнік Алена Юр’еўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
5. Мароз Аляксандр Мікалаевіч, вылучаны Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя;
6. Мароз Раіса Барысаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
7. Пярскевіч Анатолій Іванавіч, вылучаны працоўным калектывам рамонтна-механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;
8. Супрун Людміла Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
9. Якімец Алена Мікалаеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – адміністрацыйны будынак камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”, тэлефон 6 63 18.

Участковая выбарчая камісія
Мяльканавіцкага ўчастка для галасавання № 47
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Баяроўская Марыя Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
2. Венско Вячаслаў Вяслававіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;

3. Кароцька Іван Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам паляводчай брыгады камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;
4. Макарчук Таццяна Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
5. Малаш Ірына Чаславаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб’яднання “Беларускі саюз жанчын” ;
6. Саўко Пётр Іванавіч, вылучаны шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Світа Іван Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам малочнатаварнага комплексу “Касцяні” камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;
8. Славута Міхаіл Мікалаевіч, вылучаны працоўным калектывам рамонтна-механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Дружба-Агра”;
9. Шмігіра Алена Аляксандраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – памяшканне аддзялення паштовай сувязі “Мяльканавічы”, тэлефон 94 3 35.

Участковая выбарчая камісія
Драпаўскага ўчастка для галасавання № 48
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Батвінка Святлана Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб’яднання “Белая Русь”;
2. Валюк Ларыса Іванаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб’яднання ветэранаў;
3. Жыліч Аляксандр Міхайлавіч, вылучаны працоўным калектывам рамонтна-механічных майстэрняў камунальнага сельскагаспадарчага ўнітарнага прадпрыемства “Драпава”;
4. Жыліч Таццяна Віктараўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
5. Канапацкая Алена Міхайлаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў культуры, інфармацыі, спорту і турызму;
6. Маразан Наталля Леанідаўна, вылучана Слонімскай раённай

- арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
7. Сабалеўская Валянціна Пятроўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
 8. Сітнік Юрый Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аграпрамысловага комплексу;
 9. Цвікевіч Алена Мікалаеўна, вылучана Гродзенскай абласной арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў аховы здароўя.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – філіял “Драпаўскі цэнтр народнай культуры” дзяржаўнай установы культуры “Слонімскі раённы цэнтр культуры, народнай творчасці і рамёстваў”, тэлефон 93 5 46.

Участковая выбарчая камісія
Азярніцкага ўчастка для галасавання № 49
у колькасці 9 чалавек у наступным складзе:

1. Арочка Наталля Аляксандраўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
2. Жыліч Ала Уладзіміраўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў адукацыі і навукі;
3. Кандзіранда Зоя Пятроўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй грамадскага аб'яднання “Беларускі саюз жанчын”;
4. Куляшэвіч Наталля Уладзіміраўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Азярніцкая сярэдняя школа Слонімскага раёна”;
5. Літвінава Аксана Віктараўна, вылучана працоўным калектывам дзяржаўнай установы адукацыі “Драпаўскі яслі-сад Слонімскага раёна”;
6. Ляпешка Алена Віктараўна, вылучана шляхам падачы заявы грамадзян;
7. Матлашук Алена Іосіфаўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага прафесіянальнага саюза работнікаў дзяржаўных і іншых устаноў;
8. Паляшак Мікалай Іванавіч, вылучаны Слонімскай раённай арганізацыяй Беларускага грамадскага аб'яднання ветэранаў;
9. Траян Ала Анатольеўна, вылучана Слонімскай раённай арганізацыяй рэспубліканскага грамадскага аб'яднання “Белая Русь”.

Месца знаходжання ўчастковай выбарчай камісіі і памяшкання для галасавання – дзяржаўная ўстанова адукацыі “Азярніцкая сярэдняя школа Слонімскага раёна”, тэлефон 93 2 86.